



УСТАВ

товарищества собственников
жилых домов № 30, № 34, № 36 и № 38 по ул. Есенина
(ТС жилых домов № 30, № 34, № 36 и № 38 по ул. Есенина)
(новая редакция)

СТАТУТ

товарищества ўласнікаў
жылых дамоў № 30, № 34, № 36 і № 38 па вул. Ясеніна
(ТУ жылых дамоў № 30, № 34, № 36 і № 38 па вул. Ясеніна)
(новая рэдакцыя)

г. Минск

1.

1.1.

» (— 8), 1998 «

20

« ».

30, 34, 36, 38

;

30, 34, 36, 38

30, 34, 36, 38

30, 34, 36, 38

1.2.

, , , 34,

1.3.

()

1.4.

1.5.

1.6.

1.6.1.

1.6.2.

1.6.3.

1.6.4.

1.6.5. 11 ,

1.6.6. ;

1.6.7. ;

1.6.8. ;

1.6.9. ;

1.6.10. () ;

1.7. :

1.7.1. ;

1.7.2. ;

1.7.3. ;

1.7.4. ;

1.8. ;

2.

2.1. 30, 34, 36, 38

. . ,

2.2.

, () ,

2.3.

. :

2.3.1.

;

2.3.2.

;

2.3.3.

, ;

2.3.4.

;

2.3.5.

;

2.3.6.

, .

2.4.

:

2.4.1.

(- ,) ;

2.4.2.

, ;

2.4.3.

;

2.4.4.

;

2.4.5.

, ;

2.4.6.

, .

2.5.

, ()

2.6.

, , () .

2.7.

(1).
2.8.

()

;

-

()

;

-

()

;

;

,

2.9.

2.10.

3.

3.1.

,

,

3.2.

,

,

.

.

,

3.3.

.

.

.

3.4.

,

.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

30

48

15 %

4.8.

4.8.1.

4.8.2.

4.8.3.

;
 4.8.4. ;
 4.8.5. ;
 4.8.6. ;
 4.8.7. ;
 4.8.8. ;
 4.8.9. ;
 4.8.10. ;
 4.9. , 4.8.1 – 4.8.9 .
 4.10. ,
 4.11. , ,
 (,) ,
 , 4.8.1, 4.8.4, 4.8.8, 4.8.9 .
 ,
 4.8.7 .
 4.12. (,)
 ,
 4.5 4.7 ,
 4.5 , .

4.12.

:

—

4.13.

—

4.14

4.14.

:

,

;

—

,

;

;

;

;

,

,

,

.

4.15.

—

4.16.

4.13

4.17.

4.18.

()

()

4.19. () .
4.20.

4.21. ():
-
,
,
,
;
-
;

4.22. ()
,

5.

5.1. ,
,
,
,

5.2. ,
.

6.

6.1. :
.
,
;
;
,
;

6.2.

,

,

6.3.

.

.

.

,

,

,

6.4.

.

,

,

,

,

.

6.6.

,

.

. .